

Усямерна паляпшаць выхаваўчую работу сярод моладзі

Ц. Кісялёў,

сакратар ЦК КП Беларусі

Пад кіраўніцтвам Камуністычнай партыі савецкі народ з сапраўдным творчым натхненнем працуе над ажыццяўленнем планаў пабудовы камунізма ў нашай краіне. Натхнёныя рашэннямі XX з'езду партыі, наступных Пленумаў ЦК КПСС, дакументамі юбілейнай сесіі Вярхоўнага Савета СССР, рабочы клас, калгаснае сялянства, інтэлігенцыя ўсіх братніх саюзных рэспублік змагаюцца за далейшы ўздым прамысловай і сельскагаспадарчай вытворчасці, рост матэрыяльнага дабрабыту і культурнага ўзроўню народа, за вырашэнне ў гістарычна найкарацейшыя тэрміны асноўнай эканамічнай задачы СССР — дагнаць і перагнаць найбольш развітыя капіталістычныя краіны па вытворчасці прадукцыі на душу насельніцтва. Выдасягнулі дасягненні на ўсіх участках эканамічнага, палітычнага і культурнага будаўніцтва, з якімі наша краіна ўступіла ў соракапершы год свайго існавання, выклікаюць ва ўсіх савецкіх людзей наагул і пачуюць і нашай вытрыманай гордасці, натхняюць працаўнікоў сацыялістычнага грамадства на новую барацьбу за яшчэ большы росквіт Савецкага Радзімы.

Ва ўсенародную барацьбу за ператварэнне ў жыццё планаў Камуністычнай партыі нешчыльна ўключыліся і наша савецкая моладзь, ленинскі камсамол. Разам з бацькамі і старэйшымі братамі юнакі і дзяўчаты савецкай краіны самааддана працуюць на розных участках камуністычнага будаўніцтва. У сваім гэтаму славых і працоўных спраў камсамол і моладзь ўпісана шмат яркіх старонак, выдатных патрыятычных здзяйсненняў і подзвігаў. Сярод іх па праву ганаровае месца належыць гераічнай працы моладзі на асабліва цяжкіх і абложных землях. З такім жа энтузіязмам, як і пад знамям пераважання, працуюць сотні тысяч пасланцоў камсамола над будаўніцтвам новых фабрык і заводаў, чыгунак, магутных электрастанцый. На прадпрыемствах, у калгасах, МТС і саўгасах, на ўсіх участках работы і вучобы юнакі і дзяўчаты сваёй штодзённай, будзённай працай дапамагаюць савецкаму народу паспяхова вырашаць гістарычную задачу — будаваць камуністычнае грамадства.

Слаўным атрадам маладога пакалення нашай краіны з'яўляецца моладзь Беларусі. Ленинскі Камуністычны Саюз моладзі Беларусі, які налічвае ў сваіх радах больш 600 тысяч членаў, яднае вакол сабе вялікую армію несаюзнай моладзі, якая разам з камсамольцамі ўносіць свой уклад у вырашэнне задач гаспадарчага і культурнага будаўніцтва.

На прамысловых прадпрыемствах, будоўлях і транспарце рэспублікі многія юнакі і дзяўчаты, авалодаўшы складанымі професіямі, паказваюць узоры ў працы, у сацыялістычным спарорніцтве за выкананне і перавыкананне вытворчых планаў. Яны ўносяць у работу дух творчасці і наватарства. Нельга, напрыклад, не адзначыць добрае пачынанне маладых рабочых мінскіх трактарнага і аўтамабільнага заводаў, якія выступілі ініцыятарамі барацьбы за эканомію матэрыялаў і выпуск за гэты кошт звышпланавай прадукцыі. Маладыя трактаразаводцы такім шляхам выпусцілі 10 трактараў, а аўтазаводцы з сабранага металалому пабудавалі 25-тонны самазвал. Гэтая ініцыятыва была пад-

трымана камсамольцамі і моладзю іншых прадпрыемстваў рэспублікі. Да 40-годдзя Вялікага Кастрычніка маладыя рабочыя Беларусі, творча саборнічаючы, праяўляючы дасціпнасць, рацыяналізатарства, унеслі ва Усесаюзную камсамольскую скарбонку больш ста мільёнаў рублёў.

Актыўна працуе моладзь і ў сельскай гаспадарцы рэспублікі. Яна горача адгукнулася на заклік партыі — у бліжэйшыя гады дагнаць ЗША па вытворчасці мяса, малака і масла на душу насельніцтва. Выдатную ініцыятыву праявіла камсамольская арганізацыя калгаса «Камсамол Гомельшчыны», якая выступіла з заклікам да ўсіх камсамольскіх арганізацый, да ўсёй моладзі Беларусі павялічыць свае намаганні ў барацьбе за ўздым грамадскай жывёлагадоўлі. Маладыя працаўнікі гэтай сельгасарцелі ўзялі на сябе вялікія канкрэтныя абавязальствы па ўздыму жывёлагадоўлі. Цэнтральны Камітэт КПБ ухваліў ініцыятыву юнакоў і дзяўчат калгаса «Камсамол Гомельшчыны», яна была ўхвалена і падтрымана многімі калгаснымі камсамольскімі арганізацыямі.

Аб тым, як горача адгукнулася моладзь рэспублікі на заклік гомельскіх камсамольцаў, гаворыць наступны прыклад. Пленум Быхаўскага райкома камсамола, абмяркоўваючы пастанову ЦК КПБ аб ініцыятыве камсамольскай арганізацыі калгаса «Камсамол Гомельшчыны», вырашыў не спыняць сваю работу, а перадаць яе з тым, каб камандзіраваць усіх членаў райкома і вёску, у камсамольскія арганізацыі і там на месцы абмеркаваць пастанову ЦК, праявіць канкрэтную работу сярод моладзі дзяржаўнага ўдзелу, а ў сельдзіме жывёлагадоўлі. Пра трынаццаць дзён пленум аднаго свайго тасяджэння. Цяпер яго ўдзельнікі, вярнушыся з калгаса, палка і горача абмяркоўвалі ўжо канкрэтныя абавязальствы, якія былі выпрацаваны ў камсамольскіх арганізацыях. Камсамольцы і моладзь раёна ўзялі абавязальствы выгадаваць у сваіх асаблівых гаспадарках і прадаць калгасам і дзяржаве больш 1500 пудоў, дадаючы накіравалі працаваць на жывёлагадоўчыя фермы 15 членаў ВЛКСМ. У канкрэтную работу па далейшаму ўздыму жывёлагадоўлі ўключыліся камсамольцы і моладзь многіх іншых раёнаў рэспублікі.

У працы і барацьбе за ўздым сельскай гаспадаркі камсамольскія арганізацыі рэспублікі вырасталі вялікую армію маладых майстроў сельскагаспадарчай вытворчасці. З ліку моладзі і камсамольцаў можна назваць сотні і тысячы імён перадавых даярак, свінарак, звеннявых па вырошчванню ільну, кукурузы і іншых культур. Многія камсамольскія арганізацыі з'яўляюцца сапраўднымі памочнікамі партыйных арганізацый і праўленняў калгасаў у вырашэнні ўсіх гаспадарчых пытанняў. Яны ўцягваюць моладзь у сацыялістычнае саборніцтва, накіроўваюць юнакоў і дзяўчат працаваць на рашаючыя ўчасткі калгаснай і саўгаснай вытворчасці, выхоўваюць іх руплівымі гаспадарамі.

Высокая працоўная актыўнасць пераважнай большасці юнакоў і дзяўчат на заводах і фабрыках, у калгасах, МТС і саўгасах, упартасць і настойлівасць вучнёўскай моладзі ў авалодванні ведамі сведчаць аб высокіх маральных якасцях маладых будаўнікоў камунізма, аб іх гарачым патрыятызме і адданасці вялікай справе савецкага народу. Гэтыя выдатныя якасці ў савецкіх юнакоў і дзяўчат выхавала Камуністычная партыя, якая заўсёды разглядала і разглядае выхаваўчую работу сярод моладзі, выпрацоўку ў яе камуністычнага светапогляду, як адну з карэнных задач. Калі юнакі і дзяўчаты нашай краіны растуць фізічна і духоўна здаровымі, калі яны сёння ўяўляюць сабой армію бястрашных, бадзёрых, жыццерадасных, упэўненых у сваіх сі-

лах байцоў за справу камунізма, то ў гэтым трэба бачыць перш за ўсё вынікі няспыннай, карпатлівай выхаваўчай работы партыі.

У сваёй рабоце па выхаванню моладзі партыя няўхільна кіруецца ўказаннямі Уладзіміра Ільіча Леніна. У вядомай прамове на III з'ездзе камсамола Ленін, адным словам вызначыўшы прызначэнне моладзі «Вучыцца!», глыбока раскрыў, што ж значыць вучыцца камунізму. Вучыцца камунізму — гэта не азначае толькі засвоіць тую суму ведаў і вывадаў, якія змешчаны ў камуністычных брашурах. Камуністам можна стаць толькі тады, калі ўзбагаціць сваю памяць веданнем ўсіх тых багатаў, якія выпрацавала чалавечтва. Камуніст той, хто кіруецца вывадамі навукі ў жыцці, у практычнай дзейнасці, ператварае гэтыя вывады ў жыццё. «Быць членамі Саюза моладзі, — гаварыў Ленін, — значыць весці справу так, каб аддаваць сваю работу, свае сілы на агульную справу. Вось у гэтым заключаецца камуністычнае выхаванне. Толькі ў такой рабоце ператвараецца малады чалавек або дзяўчына ў сапраўднага камуніста» (Творы, т. 31, стар. 270).

У выхаваўчай рабоце партыі сярод моладзі гэтыя ленінскія палажэнні заўсёды складалі аснову для вырашэння тых або іншых практычных задач. Іх духам прасякнуты ўказанні XX з'езду КПСС аб палепшанні работы камсамольскіх арганізацый. З'езд абавязаў партыйныя арганізацыі палепшыць партыйнае кіраванне камсамолам, больш клапаціцца аб стварэнні неабходных умоў для правядзення выхаваўчай, культурна-масавай работы з моладзю, забяспечыць яшчэ больш актыўны ўдзел камсамольцаў у сацыяльна-гаспадарчай і дзяржаўнай, гаспадарчым і культурным будаўніцтве, ва ўсім грамадска-палітычным жыцці краіны.

Партыйныя арганізацыі рэспублікі ў сваёй практычнай дзейнасці па выхаванню моладзі кіруюцца гэтай дэмактывай XX з'езду КПСС. Цяпер уся выхаваўчая работа партыйных і камсамольскіх арганізацый падпарадкаваная задам і задачам насіжовага выканання гістарычных рашэнняў XX з'езду партыі, лозунга партыі — дагнаць у бліжэйшыя гады ЗША па вытворчасці на душу насельніцтва не толькі прамысловай прадукцыі, але і такіх малака, масла, мяса, выкананню задач, пастаўленых у даказанні М. С. Хрушчова на юбілейнай сесіі Вярхоўнага Савета СССР.

IX Пленум ЦК КПБ, які адбыўся ў снежні 1957 года і абмеркаваў, побач з іншымі пытаннямі, пытанне аб палепшанні выхаваўчай работы сярод моладзі, адзначыў, што партыйныя і камсамольскія арганізацыі рэспублікі, выконваючы рашэнні XX з'езду КПСС, палепшылі работу па камуністычнаму выхаванню падростаючага пакалення, сталі больш надаваць увагі павышэнню агульнаадукацыйнага ўзроўню, арганізацыі культурна-масавай работы і пытанням бытавога абслугоўвання моладзі на прадпрыемствах, будоўлях, у калгасах, саўгасах, МТС і навучальных установах. Вынікам гэтай дзейнасці партыйных арганізацый з'яўляецца тое, што моладзь і камсамольцы рэспублікі становяцца ўсё больш актыўнымі і баявымі памочнікамі партыі ў выкананні задач камуністычнага будаўніцтва.

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке